
Радаслаў Калета (Варшава, Польшча)

**АБ ВАРЫЯНТАХ РАМАНІЗАЦЫ БЕЛАРУСКАГА
АЛФАВІТА, ЯКІЯ ФУНКЦЫЯНУЮЦЬ У ПОЛЬШЧЫ**

Тэма раманізацыі беларускага алфавіта неаднаразова абмяркоўвалася найперш беларускімі, але таксама і польскімі даследчыкамі. У сувязі з гэтым можна ўзгадаць такія прозвішчы, як Давідоўскі [1], Копач [3], Кошчанка [4], Лукашанец [5], Лычайка [6], Саўка [7], Сомін [8], Таболіч [9], Ціханюк [16]. Даследчыкаў, як бачым, нямала, таму што пытанне раманізацыі беларускага алфавіта па сённяшні дзень правакус вялікія эмоцыі. Розныя праблемы (і адначасова абурэнне) выклікае той факт, што ні ў Беларусі, ні ў Польшчы не існуе адзінага стандарту раманізацыі беларускага алфавіта, нягледзячы на існаванне аднаго варыянту транслітарацыі беларускіх геаграфічных назваў, які ў 2012 г. быў зацверджаны і рэкамендаваны да шырокага ўжытку Групай экспертаў па спраўах геаграфічных назваў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, аб чым можам прачытаць у дакумэнце «Report on the Current Status of United Nations Romanization Systems for Geographical Names» [14]. Прыклады падаюцца ў табліцы 1.

Табліца 1. Афіцыйная транслітарацыя беларускіх геаграфічных назваў, зацверджаная і рэкамендаваная ААН у 2012 г.

Беларускі алфавіт	Транслітарацыя (афіцыйная беларуская сістэма з 2007 г., зацверджаная і рэкамендаваная ААН у 2012 г.)	Прыклады (Інструкция по транслітараціи... [2])
A, а	A, a	Аршанска — Aršanski
Б, б	B, b	Бешанковічы — Biéšankovičy
В, в	V, v	Віцебск — Viciebsk
Г, г	H, h	Гомель — Homieĺ, Гаўя — Haúja
Д, д	D, d	Добруш — Dobruš
E, е	Je — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа ('), мяккага знака (ь) і (ў) не складавага ie — пасля зычных літар (у тым ліку пасля Л, л)	Ельск — Jeĺsk, Бабаедава — Babajedava Венцавічы — Viencavičy
Ё, ё	Jo — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа ('), мяккага знака (ь) і (ў) не складавага io — пасля зычных літар (у тым ліку пасля Л, л)	Ёды — Jody, Вераб'ёвічы — Vierabjovičy Мёры — Miory
Ж, ж	Ž, ž	Жодзішкі — Žodziški
З, з	Z, z	Зэльва — Zelva
I, i	I, i	Іванава — Ivanava, Ije — Iuje
Й, ў	J, j	Лагойск — Lahojsk
К, к	K, k	Круглае — Kruhlaje
Л, л	L, l L, l — калі пасля літары выступае мяккі знак (ь)	Лошыца — Lošyca, Любань — Liubań Фаніпаль — Fanipal'
M, м	M, m	Марілёў — Mahiljoŭ
N, н	N, n N, n — калі пасля літары выступае мяккі знак (ь)	Нясвіж — Niasviž Любань — Liubań
O, о	O, o	Орша — Orša
П, п	P, p	Паставы — Pastavy
R, р	R, r	Рагачоў — Rahačoŭ
C, с	S, s S, s — калі пасля літары выступае мяккі знак (ь)	Светлагорск — Svetlahorsk Беларусь — Bielaruś
T, т	T, t	Талачын — Talačyn

Беларускі алфавіт	Транслітарацыя (афіцыйная беларуская сістэма з 2007 г., зацверджаная і рэкамендаваная ААН у 2012 г.)	Прыклады (Інструкция по транслітараціи... [2])
У, у	U, u	Узда — Uzda
Ў, ў	Ў, u	Шаркаўшчына — Šarkauščyna
Ф, ф	F, f	Фаніпаль — Fanipal'
Х, х	Ch, ch	Хоцімск — Chocimsk
Ц, ц	C, c Č, č — калі пасля літары выступае мяккі знак (ь)	Цёмны Лес — Ciomny Lies Друць — Druć
Ч, ч	Č, č	Чавусы — Čavusy
Ш, ш	Š, š	Шуміліна — Šumilina
'	Прапускаецца	
Ы, ы	Y, y	Чыгірынка — Čyhiryntka
Ь, ъ	Abазначаецца як знак мяккасці над літарамі: Ł, ļ, Ñ, ñ, Š, š, Č, č	Фаніпаль — Fanipal', Любань — Liubań, Беларусь — Bielaruś, Друць — Druć
Э, э	E, e	Чачэрск — Čačersk
Ю, ю	Ju, ju — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа ('), мяккага знака (ь) і (ў) не складавага iu — пасля зычных літар (у тым ліку пасля Л, л)	Юхнаўка — Juchnauka, Гаюціна — Hajucina Цюрлі — Ciurli, Любонічы — Liuboničy
Я, я	Ja, ja — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа ('), мяккага знака (ь) і (ў) не складавага ia — пасля зычных літар (у тым ліку пасля Л, л)	Ямнае — Jamnaje, Баяры — Bajary Валяр'яны — Valiarjany, Вязынка — Viažynka

У Польшчы з 2005 г. выкарыстоўваецца транскрыпцыя (не транслітарацыя!) беларускага алфавіта польскімі літарамі. Правілы гэтася транскрыпцыі былі зацверджаны на дзяржаўным узроўні Указам Міністра ўнутраных спраў і Адміністрацыі ад 30 траўня 2005 г. «Аб спосабе транслітарацыі імянаў і прозвішчаў асоб, якія належаць да нацыянальных і этнічных меншасцяў» (польск. «Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabetie innym niż alfabet łaciński» (Dz. U. Nr 102, poz. 855) [15]). У назве гэтага документа зрабілі памылку. На самай справе гаворка ідзе не аб транслітарацыі, але аб транскрыпцыі, пра што сведчыць дзесяцлоў пол. *transkrybujem* ‘транскрыбуем’,

які ўжываеца ў далейшай частцы ўказа. Правілы польскай транскрыпцыі падаюча ў табліцы 2.

Табліца 2. Польская транскрыпцыя беларускага алфавіта

<i>Беларускі алфавіт</i>	<i>Польская транскрыпцыя</i>
A, а	A, a
Б, б	B, b
В, в	W, w
Г, г	H, h
Д, д	D, d
E, е	Je, je — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа ('), мяккага знака (ъ) e — пасля Л, л ie — пасля іншых зычных літар
Ё, ё	Jo, jo — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа ('), мяккага знака (ъ) o — пасля Л, л io — пасля іншых зычных літар
Ж, ж	Z, z
З, з	Z, z
I, i	I, i
Й, й	J, j
K, к	K, k
Л, л	L, l — перад e, ё, я, ю, і, ъ L, l — перад зычнымі літарамі, перад галоснымі a, o, u, ы, а таксама на канцы слова
M, м	M, m
N, н	N, n
O, о	O, o
П, п	P, p
R, р	R, r
C, с	S, s
T, т	T, t
У, у	U, u
Ў, ў	U, u
Ф, ф	F, f
X, х	Ch, ch
Ц, ц	C, c
Ч, ч	Cz, cz
Ш, ш	Sz, sz

<i>Беларускі алфавіт</i>	<i>Польская транскрыпцыя</i>
'	Пропускаеца
Ы, ы	Y, y
Ь, ъ	Мяккасць абазначаеца над літарамі: Ć, ē, Ņ, ï, Š, š, Ž, ž, за выключэннем літары Л, л. Лъ, лъ перадаеца як L, l
Э, э	E, e
Ю, ю	Ju, ju — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа ('), мяккага знака (ъ) u — пасля Л, л iu — пасля іншых зычных літар
Я, я	Ja, ja — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа ('), мяккага знака (ъ) a — пасля Л, л ia — пасля іншых зычных літар

Правілы гэтай транскрыпцыі папулярнайшыя ў польскіх даведніках (напр. «Polszczyzna na co dzień» [13]) і арфаграфічных слоўніках, напр. у «Вялікім арфаграфічным слоўніку» («Wielki słownik ortograficzny PWN» [17]), даступным таксама ў інтэрнэце.

Беларусы павінны ведаць, што менавіта гэтыя правілы раманізацыі беларускага алфавіта выкарыстоўваюца польскімі ЗАГСамі (польск. USC — *wzqd stanu cywilnego*) у польскіх дакументах, напр. у пасведчанні аб нараджэнні ці пасведчанні аб шлюбе, а таксама ў іншых дакументах, напр. у вадзіцельскім пасведчанні. Калі замежнік хоча або мусіць атрымаць польскую пасведчанне аб нараджэнні ці пасведчанніне аб шлюбе, то павінен пакінуць у польскім ЗАГСе арыгінальны дакумент, які быў выдадзены ў яго краіне. На падставе гэтага арыгінала робіцца польская транскрыпцыя імя і прозвішча і выдаецца польскі дакумент. Падобным чынам выглядае сітуацыя, калі замежнік уступае ў шлюб з грамадзянінам Польшчы. Тады ў пасведчанні аб шлюбе будзе таксама польская транскрыпцыя імя і прозвішча мужа / жонкі-замежніка. Аднак трэба падкрэсліць той факт, што формы беларускіх імёнаў і прозвішчаў у польскай транскрыпцыі не супадаюць з формамі беларускіх імёнаў і прозвішчаў, якія запісваюца ў транслітарацыі ў беларускіх пашпартах. У беларускіх замежных пашпартах выкарыстоўваеца транслітарацыя Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі Беларусь (больш падрабязна гл. [7]). Унізе старонкі пашпарту знаходзіцца варыянт транслітарацыі, адпаведны транслітарацыі, распрацаванай Міжнароднай арганізацыяй грамадзянскай авіяцыі (МАГА, англ. ICAO — *International Civil Aviation Organization*). Сістэма гэтай транслітарацыі падаеца ў табліцы 3.

Табліца 3. Транслітарацыі беларускага алфавіта паводле правілаў Міжнароднай арганізацыі грамадзянскай авіяцыі

Беларускі алфавіт	Транслітарацыя МАГА	Беларускі алфавіт	Транслітарацыя МАГА
А, а	A	П, п	P
Б, б	B	Р, р	R
В, в	V	С, с	S
Г, г	H	Т, т	T
Д, д	D	Ү, ү	U
Е, е	E	Ў, ў	U
Ё, ё	IO	Ф, ф	F
Ж, ж	ZH	Х, х	KH
З, з	Z	Ц, ц	TS
І, і	I	Ч, ч	CH
Й, ў	I	Ш, ш	SH
К, к	K	Ы, ы	Y
Л, л	L	Э, э	E
М, м	M	Ю, ю	IU
Н, н	N	Я, я	IA
О, о	O		

Формы транслітарацыі беларускіх імёнаў і прозвішчаў з паціпартой выкарыстоўваюцца, што зразумела, і ў Польшчы. Грамадзянін Рэспублікі Беларусь, які часова альбо паставанна пражывае на тэрыторыі Рэспублікі Польшча, павінен ва Упраўленні па спраўах замежнікаў (польск. Urząd ds. Cudzoziemców) атрымаць карту часовага альбо паставаннага пражывання, у якой формы транслітарацыі імя і прозвішча супадаюць з формамі англійскай транслітарацыі, якая выкарыстоўваецца ў беларускіх замежных паціпартах. Такім чынам, чыноўнікі ў польскіх установах непаслядоўныя ў падыходзе да беларускіх імёнаў і прозвішчаў, што, на шчасце, яны ўжо ўсведамляюць. Цяпер працягваюцца кансультатыўныя адміністрацыйныя з мовазнаўцамі па вырашэнні гэтага няпростага пытання ўніфікацыі правілаў транслітарацыі замежных імёнаў і прозвішчаў у польскіх дакументах.

У табліцы 4 падаюцца прыклады раманізацыі беларускіх імёнаў і прозвішчаў у дакументах розных відаў.

Табліца 4. Прывклады раманізацыі беларускіх імёнаў і прозвішчаў у дакументах розных відаў

Імя/прозвішча па-беларуску	У паціпарце / карце пражывання ў РП	ЗАГС у РП (польская транскрыпцыя)	Малчымы варыянты уніфікацыі*
Варонка	VARONKA	Waronka	Varonka
Ефрасіння	EFRASINNIA	Jefrasinnia	Jefrasinnia
Юлія	YULIYA	Julija	Julija
Кныш	KNYSH	Knysz	Knus
Крысціна	KRYSTSINA	Kryscina	Kryscina
Семянькевіч	SEMIANKEVICH	Siemiankiewicz	Siemiankievič
Хаўстовіч	KHAUSTOVICH	Chaustowicz	Chaŭstovič
Трацяк	TRATSIAK	Traciak	Traciak
Слуцкая	SLUTSKAYA	Sluckaja	Sluckaja

* На аснове афіцыйнай транслітарацыі беларускіх геаграфічных назваў, зацверджанай і рэкамендаванай ААН у 2012 г.

Як бачна з табліцы 4, формы імёнаў і прозвішчаў адной і той жа асобы не супадаюць у розных дакументах. Беларусы звычайна «лепшай» і найважнейшай формай («сапраўднай») лічаць форму імя і прозвішча з паціпарта. Можа здарыцца так, што польскі чыноўнік не паверыць на слова, што *EFRASINNIA* і *Jefrasinnia* — гэта адна і тая асoba. Тады спатрэбіцца пасведчанне з пасольства, што імя *Ефрасіння* мае ў польскай транскрыпцыі форму *Jefrasinnia*. Загадае пасведчанне трэба перакласці ў прысяжнага перакладчыка на польскую мову, што яшчэ больш ускладніе ўжо няпростую ситуацыю.

Праблемы раманізацыі беларускага алфавіта можна было бы вырашыць, калі б у Беларусі дэйнічала адзіная транслітарацыя беларускага алфавіта, якая датычыла б і імёнаў, і прозвішчаў, і геаграфічных назваў. Паколькі за гэтыя транслітарацыі «адказваюць» два розныя ведамствы (МУС і Камітэт па дзяржмамесці), цяжка ў хуткім часе разлічваць на выпрацоўку агульнага стандарту. А для гэтага хапіла б толькі добрай волі чыноўнікаў, таму што — як ужо ўзгадвалася — існуе стандарт транслітарацыі беларускага алфавіта ў дачыненні да геаграфічных назваў, які ў 2012 г. быў зацверджаны і рэкамендаваны да шырокага ўжытку Групай экспертаў па спраўах геаграфічных назваў Арганізацыі Аб'яднаных Наций. Калі прымяняць гэту транслітарацыю таксама ў дачыненні да імёнаў і прозвішчаў¹ (у тым ліку

¹ Дарэчы, так робяць рэдактары часопіса «Belarusian Political Science Review» на старонках свайго выдання [10].

і ў пашпартах), гэта значна спрасціла б сітуацыю. Тады і ў Польшчы пра-
блема транслітарацыі спрасцілася б, таму што польскаму чыноўніку (і не
толькі чыноўніку) лягчэй прачытаць прозвішча, напр., *Siemiankievič*, чым
SEMIANKEVICH (як у пашпарце), *Chajstovič*, чым KHAUSTOVICH, і г. д.
У пашпарце (як у замежных пашпартах грамадзян іншых краінаў) былі б
дзве версіі прозвішча — зверху старонкі ў беларускай транслітарацыі (напр.,
Chajstovič), а ўнізе старонкі спрошчаная версія (*Chustovic*) — для машын,
якія правяраюць асабовыя дадзенныя ў аэрапорце. Такая сістэма прынятая
і ў польскіх пашпартах, напр. імя RADOSŁAW (з польскай літарай Ł) мае
унізе старонкі свой аднаведнік RADOSLAW (з міжнароднай літарай L, без
передачы польскіх моўных асаблівасцяў).

Пакуль што беларусы выкарыстоўваюць у Польшчы англійскую тран-
слітарацыю з пашпарта не толькі ў дакументах (што больш зразумела), але
нават у навуковых ці публіцыстычных тэкстах на польскай мове, не ўсведам-
ляючы, што для палякаў такі варыянт прозвішча выглядае крыху дзіўна, напр.
Wywiadu udzieliła Yuliya Slutskaya. Яшчэ больш дзіўна выглядае такое «англій-
ска-беларуска» прозвішча, якое скланяецца па-польску, напр. *Projekt został
skrytykowany przez Yulię Slutską*. У польскіх тэкстах лепш у такіх выпадках
выкарыстоўваць польскую версію прозвішча альбо польскую транскрыпцыю,
але з дадатковай інфармацыяй у тэксле альбо ў дужках, напр. *Wywiadu udzieliła
białoruska działaczka Julia Slutka (brus. Julija Slutkaja, Юлія Слуткая)*. Гэта
праўда, што сказ такі можа здавацца надта доўгім і нязручным, але менавіта
такі спосаб дае магчымасць не парушаць нічью традыцыю — ні польскую, ні
беларускую. Ад віду тэксту залежыць, ці можна падаць у дужках трансліта-
рацыю або прозвішча, записанае кірыліцай. Калі тэкст пишацца для чытачоў,
якія праўдападобна нічога не ведаюць пра Беларусь і нават могуць не ведаць
кірыліцы, тады лепш выкарыстоўваць транслітарацыю. Усё залежыць ад таго,
хто і для каго піша. Не падлягас сумніву, што выкарыстанне ў польскіх тэкстах
польскіх варыянтаў беларускіх прозвішчаў дазваляе пазбегнуць праблемаў
пры склененні, напр. *Projekt został skrytykowany przez Julię Slutką / Julię Slutką*
(brus. *Julija Slutkaja, Юлія Слуткая*).

У Польшчы існуе яшчэ адзін стандарт транслітарацыі кірыліцы (у тым
ліку імёнаў і прозвішчаў аўтараў розных відаў публікацыяў), якая ў міжна-
родным асяроддзі называецца ISO 9:1995 «Information and documentation —
Transliteration of Cyrillic characters into Latin Characters — Slavic and non-Slavic
languages» (англ. ISO = *The International Organization for Standardization*) [11].
У Польшчы гэты стандарт функцыянуе пад называй PN-ISO 9:2000 «Informacja
i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylicznych na znaki łacińskie — Języki
słowińskie i nieślowińskie» [12] (белар. *Інформацыя і дакументацыя. Транс-
літарацыя кірыліцкіх знакаў на лацінскія — Славянскія і неславянскія мовы*).
У табліцы 5 падаецца сістэма гэтай транслітарацыі.

Табліца 5. Транслітарацыя беларускага алфавіта паводле стандарту
ISO 9:1995

Беларускі алфавіт	Транслітарацыя ISO 9:1995 (PN-ISO 9:2000)	Беларускі алфавіт	Транслітарацыя ISO 9:1995 (PN-ISO 9:2000)
А, а	A, a	Р, р	R, r
Б, б	B, b	С, с	S, s
В, в	V, v	Т, т	T, t
Г, г	G, g	Ү, ү	U, u
Д, д	D, d	Ё, ё	Ё, ё
Е, е	E, e	Ф, ф	F, f
Ё, ё	Ё, ё	Х, х	H, h
Ж, ж	Ž, ž	Ц, ц	C, c
З, з	Z, z	Ч, ч	Č, č
І, і	I, i	Ш, ш	Š, š
Й, ў	J, j	,	,
К, к	K, k	Ы, ы	Y, y
Л, л	L, l	Ь	,
М, м	M, m	Э, э	Ё, ё
Н, н	N, n	Ю, ю	Ў, ѿ
О, о	O, o	Я, я	À, à
П, п	P, p		

Гэты варыянт ужывасцца галоўным чынам у бібліяграфічных спісах ды
ў бібліятэках, але ён таксама вядомы ў Польшчы і выкарыстоўваецца як
яшчэ адзін варыянт транслітарацыі беларускага алфавіта. Напрыклад, імя і
прозвішча вядомага беларускага пісьменніка Васіля Быкава будзе выглядаць
у гэтай транслітарацыі наступным чынам: *Vasil Bykai*.

Чым адрозніваюцца згаданыя ў артыкуле стандарты раманізацыі беларус-
кага алфавіта, паказвае наступная табліца 6.

Таблица 6. Адрознені ў стандартах раманізацыі беларускага алфавіта

Беларускі алфавіты	Адрынійскія правілы драматычнай беларускай літаратурнай і рэчаесціі ААН у 2012 г.	ПАРАВІНКАМ ПРАДУМАННЯМ	Транслітэраторная беларуска-са алфавітна паслоце прыблізу-місік адроднай ажыякшчыні фран-дамскай азбукі (блакірткісної), блакірт ў паслоце	Транслітэраторная беларуская алфавітна паслоце с транскріпцыя ISO 9: 1995 (у Правінке PN-ISO 9:2000, дапамешччын блакіртка французскай)
B, в	V, v	W, w	V	V, v
Г, г	H, h	H, h	H	G, g
E, е	Je — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа (‘), мяккага знака (ь) і (ў) нескла- довага ie — пасля зычных літар (у тым ліку пасля Л, л)	Je, je — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа (‘), мяккага знака (ь) e — пасля Л, л ie — пасля іншых зыч- ных літар	E	E, e
Ё, ё	Jo — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа (‘), мяккага знака (ь) і (ў) нескла- довага io — пасля зычных літар (у тым ліку пасля Л, л)	Jo, jo — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа (‘), мяккага знака (ь) o — пасля Л, л io — пасля іншых зыч- ных літар	IO	Ё, ё
Ж, ж	Ž, ž	Ž, ž	ZH	Ž, ž
I, i	I, i	I, i	I	I, i
Й, ў	J, j	J, j	I	J, j
Л, л	L, l	L, l — перад e, ё, я, ю, і, ѿ L, l — перад зычнымі літарамі і галоснымі а, о, у, ы, а таксама на канцы слова	L	L, l
Ў, ў	Ў, ў	U, u	U	Ў, ў
Х, х	Ch, ch	Ch, ch	KH	H, h
Ц, ц	C, c	C, c	TS	C, c
Ч, ч	Č, č	Cz, cz	CH	Č, č
Ш, ш	Š, š	Sz, sz	SH	Š, š

Беларускі алфавіты	Адрынійскія правілы драматычнай беларускай літаратурнай і рэчаесціі ААН у 2012 г.	ПАРАВІНКАМ ПРАДУМАННЯМ	Транслітэраторная беларуска-са алфавітна паслоце прыблізу-місік адроднай ажыякшчыні фран-дамскай азбукі (блакірткісної), блакірт ў паслоце	Транслітэраторная беларуская алфавітна паслоце с транскріпцыя ISO 9: 1995 (у Правінке PN-ISO 9:2000, дапамешччын блакіртка французскай)
Прапускаеца	Прапускаеца	Прапускаеца	Прапуска- еца	,
ъ	Мяккасць абазначаеца над літарамі: Č, č, Ņ, ň, Š, š, Ž, ž, за выключэн- нем літары L, l. Ль, ль передаеца як L, l	Мяккасць абазначаеца над літарамі: Č, č, Ņ, ň, Š, š, Ž, ž ды L, l Ль, ль передаеца як L, l	Прапуска- еца	,
Э, э	E, e	E, e	E	Ё, ё
Ю, ю	Ju, ju — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа (‘), мяккага знака (ь) і (ў) нескладовага iu — пасля зычных літар (у тым ліку пасля Л, л)	Ju, ju — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа (‘), мяккага знака (ь) и — пасля Л, л iu — пасля іншых зыч- ных літар	IU	Ў, ў
Я, я	Ja, ja — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа (‘), мяккага знака (ь) і (ў) нескладовага ia — пасля зычных літар (у тым ліку пасля Л, л)	Ja, ja — на пачатку слова, пасля галосных літар, апострафа (‘), мяккага знака (ь) а — пасля Л, л ia — пасля іншых зыч- ных літар		Â, â

Як бачым, сітуацыя выглядае даволі складанай. Колькасць існуючых варыянтаў прычыныеца да таго, што грамадзянін Рэспублікі Беларусь мае некалькі варыянтаў свайго імя і прозвішча, пры гэтым сярод усіх варыянтаў ён лічыць сапраўдным толькі адзін, які пададзены ў яго пашпарце. Выходу з гэтай сітуацыі пакуль няма, і, здаецца, на вялікі жаль, не хутка будзе. Тэарэтычна варты было б, каб беларускія мовазнаўцы давалі зразумець чыноўнікам парадок існуючага разнабою і стараліся пераканаць, што стандарт, зацверджаны Арганізацыяй Аб'яднаных Нацый, павінен стаць адзіным агульным беларускім стандартам. Тады і ў Польшчы ён таксама

мог бы выкарыстоўвацца ў афіцыйных дакументах у якасці міжнароднага, а польская транскрыпцыя магла бы выступаць як дапаможная (напр., у навуковых і публістычных тэкстах) альбо адзіная ў выпадку калі замежнік становіцца грамадзянінам Польшчы.

Літаратура

1. Давідоўскі, П. Перадача ўласных называў лацінскімі літарамі на Беларусі і ў Польшчы: тэорыя і практыка / П. Давідоўскі // Супольнасць традыцыі — садружнасць у будучыні. Беларуска-польская моўныя, літаратурныя, гістарычныя і культурныя сувязі: зборнік навук. артык., пад рэд. І. Э. Багдановіч, С. М. Запрудскага. — Мінск, 2012. — С. 17–22.
2. Инструкции по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.webcitation.org/6XUwabw3U>. — Дата доступа: 21.09.2016.
3. Копач, А. І. Праблема стандартизацыі нацыянальных геаграфічных называў у кан-тэксле паўночнаамерыканскага вопыту / А. І. Копач // Беларуская лінгвістыка. — Вып. 64. — 2010. — С. 53–59.
4. Кошчанка, У. А. Ад «геаграфічнай» лацінкі да нацыянальнай сістэмы раманізацыі беларускай мовы / У. А. Кошчанка // Зборнік матэр. міжнар. навук.-практ. канф. «Моўныя права і іх абарона» (28 сак. 2015 г.). — Т. 1. — Мінск, 2015. — С. 171–178.
5. Лукашанец, А. А. Аб правілах транслітарацыі беларускіх уласных называў / А. А. Лукашанец // Наша слова. — 1994. — № 5. — С. 6.
6. Лычавко, А. Какой трансліт правильный? / А. Лычавко // tut.by [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://news.tut.by/society/309486.html>. — Дата доступа: 21.09.2016.
7. Саўка, З. Беларускае ў іншамоўным: шляхі стандартизацыі / З. Саўка // Acta Albaruthenica 11. Literatura, język i kultura: tradycje i współczesność. — Warszawa, 2011. — С. 231–238.
8. Сомін, А. Праблема транслітарацыі ўласных імянаў і наўная моўная рефлексія (у кан-тэксле руска-беларускага білінгвізму) / А. Сомін (у друку).
9. Таболіч, А. Транслітарацыя, але якая? / А. Таболіч // Наша слова. — 1994. — № 30. — С. 6.
10. Belarusian Political Science Review [Electronic resource]. — Mode of access: <http://bpsreview.palityka.org>. — Date of access: 21.09.2016.
11. ISO 9 1995. «Information and documentation — Transliteration of Cyrillic characters into Latin Characters — Slavic and non-Slavic languages».
12. PN-ISO 9:2000. «Informacja i dokumentacja. Transliteracja znaków cyrylicznych na znaki lacińskie — Języki słowiańskie i niesłowiańskie».
13. Polszczyzna na co dzień / Red. M. Bańko. — Warszawa, 2006.
14. Report on the Current Status of United Nations Romanization Systems for Geographical Names [Electronic resource]. — Mode of access: <http://www.eki.ee/wgrs>. — Date of access: 21.09.2016.
15. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabetie innym niż alfabet laciński (Dz. U. Nr 102, poz. 855) // archive.is [Electronic resource]. — Mode of access: <http://archive.is/lr2O8>. — Date of access: 21.09.2016.
16. Tichoniuk, B. Kilka uwag do sposobu zapisywania lacinką toponimów białoruskich we współczesnej kartografii białoruskiej / B. Tichoniuk // Беларуская мова: шляхі развіцця, контакты, перспектывы: матэр. III Міжнар. кангрэса беларусістаў «Беларуская культура ў дыялогу цывілізацый» (Мінск, 21–25 мая, 4–7 снежня 2000 г.). — Мінск, 2001. — S. 297–299.
17. Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji / red. E. Polański. — Warszawa, 2013.

Катажына Канчэўска (*Гродна, Беларусь*)

ПОЛЬСКІЯ ГАВОРКІ ГРОДЗЕНШЧЫНЫ Ў ПРАЦАХ ПОЛЬСКІХ ДАСЛЕДЧЫКАЎ У КАНЦЫ XX — ПАЧАТКУ ХXI СТАГОДДЗЯ¹

Уступі

Гродзеншчына ў сувязі са сваім геаграфічным становішчам з'яўляецца досьць спецыфічным рэгіёнам Беларусі. У ёй працягіваюць прадстаўнікі 91 нацыянальнасці², у тым ліку найбольшая ва ўсёй краіне колькасць насельніцтва, якое дэкларуе польскую (230 810 асоб) і літоўскую (2 153 асобы) нацыянальнасці. Дыялектнае багацце гэтага рэгіёна, у якім можна вылучыць беларускія, літоўскія, польскія гаворкі, з'яўляецца прадметам вывучэння не толькі айчынных даследчыкаў; вельмі актыўна працуяць над гэтай праблематыкай і навукоўцы з Польшчы. Она Раманчук (Ona Romančuk) з Варшаўскага ўніверсітэта прысвяціла сваю доктарскую дысертацию [53] і шматлікія артыкулы гервяцкім літоўскім гаворкам. Беларускія гаворкі даследавалі Багуміл Астроўскі з Інстытута польскай мовы Польскай акадэміі

¹ Артыкул працягвае цыкл аглядных работ аўтара, прысвечаных праблематыцы вывучэння польскіх памежных гаворак у Беларусі: Канчэўска, К. Даследаванне польскіх гаворак польска-беларуска-літоўскага памежжа ў канцы XX — пачатку ХXI стагоддзя / К. Канчэўска // Хоревскія чытнія. Выпуск II: сб. науч. раб. / ГрГУ им. Я. Купалы; под науч. ред. С. Ф. Мусненка. — Гродно, 2015. — Т. 2. — С. 139–153.

² Усе выкарыстаныя ў артыкуле статыстычныя дадзеныя паходзяць са зборнікаў Нацыянальнага статыстычнага камітэта Беларусі 2009 г., размешчаных на адрасе: <http://belstat.gov.by>.